

ДЗЯРЖАЎНАЯ ўСТАНОВА АДУКАЦЫІ «МІНСКІ АБЛАСНЫ ІНСТЫТУТ РАЗВІЦЦА АДУКАЦЫІ»

АДДЗЕЛ ІНФАРМАЦЫЙНАГА ЗАБЕСПЯЧЭННЯ БІБЛІЯТЭЧНАЙ РАБОТЫ

І ПАДРЫХТОЎКІ МЕДЫЯРЭСУРСАЎ



# АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІХ І АБЛАСНЫХ СМІ



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
В РЕСПУБЛИКАНСКИХ И ОБЛАСТНЫХ СМИ»  
НА САЙТЕ МОИРО



«СБ. Беларусь сегодня» – общественно-политическая газета.

Основана в августе 1927 г. Выходит пять раз в неделю.

Учредители: Администрация Президента Республики  
Беларусь и Редакционный совет.

Адрес редакции: 220013, г. Минск,  
ул. Б. Хмельницкого, 10а.

Web-сайт: <http://www.sb.by>

E-mail: [pisma@sb.by](mailto:pisma@sb.by)



**22.10.2021**

**Нестеров, А.** Пришел, придумал, победил / А. Нестеров // СБ. Беларусь сегодня. — 2021. — 22 октября (№ 204). — С. 12-13.

*Работа Национального детского технопарка сегодня организована в тестовом режиме по трем направлениям: «Зеленая химия», «Информационные и компьютерные технологии» и «Робототехника» — по десять человек в смену в каждой из групп. Сами смены продолжительностью 24 дня проводятся каждый месяц с использованием ресурсов БГУ, БНТУ и БГУИР.*

*Образовательное направление «Зеленая химия» развивается в Национальном детском технопарке на базе Белгосуниверситета. В октябрьскую смену постигать тонкости безопасной химии приехали школьники из Молодечно, Борисова и других населенных пунктов страны.*

*Девятиклассник гимназии № 10 Молодечно Павел Шаюк не случайный человек в Национальном детском технопарке. Прежде чем подать заявку на направление «Робототехника», он больше двух лет занимался в школьном кружке аналогичного профиля.*

*Электронная версия статьи: <https://www.sb.by/articles/prishel-pridumal-pobedil.html>*

**Усачев, О.** Крылья творчества / О. Усачев // СБ. Беларусь сегодня. — 2021. — 22 октября (№ 204). — С. 14.

*Резидент Парка высоких технологий компания «СК хайникс мемори солюинс Восточная Европа» при поддержке Министерства образования в рамках благотворительного проекта «Крылья счастья» продолжает развивать инклюзивную среду для детей с особенностями развития. Так, 20 октября в Старых Дорогах неравнодушные взрослые, вложив душу и сердце, попытались сделать мир особенных малышей светлее, ярче и интереснее – на территории ГУО «Ясли-сад № 1 г. Старые Дороги» появилась адаптивная детская площадка – вторая в истории проекта «Крылья счастья».*

*Электронная версия статьи: <https://www.sb.by/articles/schaste-eto-nashi-deti.html>*

**15.10.2021**

**Кузьмич, М.** Пусть растёт “алеся” / М. Кузьмич // СБ. Беларусь сегодня. — 2021. — 15 октября (№ 199). — С. 6.

*Новый яблоневый сад заложили учащиеся Марьиногорского аграрно-технического колледжа и заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко.*

**«Рэспубліка»** – грамадска-палітычная газета.  
Выдаецца з 8 красавіка 1991 г. Выходзіць пяць разоў на тыдзень.

Выдавец: рэдакцыя Установы Адміністрацыі  
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия».

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

Web-сайт: <http://respublika.sb.by/>

E-mail: [pisma@sb.by](mailto:pisma@sb.by)



**08.10.2021**

**Шимук, Т.** “Василек” расцвел в октябре / Т. Шимук // Рэспубліка. — 2021. — 08 кастрычніка (№ 192). — С. 8- 9.

*Порог современного учреждения образования «Ясли-сад «Василек» по улице Шамановского в Дружном распахнул свои двери для педагогов и маленьких жителей Пуховичского района. Их сердечно поздравили председатель Минского облисполкома Александр Турчин и представители местной власти.*

**02.10.2021**

**Азанович, Т.** Учитель, о сколько в вас открытий! / Т. Азанович // Рэспубліка. — 2021. — 02 кастрычніка (№ 188). — С. 1, 12-13.

*В статье рассказывается о Рассветовской средней школе Клецкого района, где открыт уникальный STEM-кабинет.*

Газета «Звязда» – грамадска-палітычная  
беларускамоўная газета.

Выдаецца з 27 ліпеня (9 жніўня) 1917 г.  
Выходзіць пяць разоў на тыдзень.

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага  
сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу  
Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Выдавец: Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

Web-сайт: <http://zviazda.by>

E-mail: [info@zvyazda.minsk.by](mailto:info@zvyazda.minsk.by)



### **07.10.2021**

**Лазоўская, Т.** Што яшчэ прадугледжвае новая школа ў Стоўбцах. Сістэма  
«свой—чужы» і штучны інтэлект / Т. Лазоўская // Звязда. – 2021. — 07 кастрычніка  
(№ 193). — С. 1, 2.

*Артыкул прысвечаны Стаўбцоўскай сярэдняй школе № 4, якая расчыніла свае  
дзверы 1 верасня 2021 года.*

**Электронная версія артыкула:**

<https://zviazda.by/be/news/20211006/1633532789-sistema-svoy-chuzhy-i-shtuchny-intelekt-shto-yashche-pradugledzhvae-novaya>

### **02.10.2021**

**Нікалаева, Н.** “45 хвілін ужо прайшло?” / Н. Нікалаева // Звязда. – 2021. — 02  
кастрычніка (№ 190). — С. 1, 5.

*У сям’і Наталлі Катчанкі Дзень настаўніка — адно свята на траіх. Сама  
Наталля выкладае ў Нясвіжскай гімназіі англійскую мову. Яе муж Уладзімір працуе  
ў той жа навучальнай установе, але яго спецыялізацыя — нямецкая мова. Маці  
Наталлі — Ванда Уладзіміраўна Талай — выкладала французскую мову ў вясковай  
школе 32 гады, з іх пяць — ужо знаходзячыся на пенсіі.*

**Электронная версія артыкула:**

<https://zviazda.by/be/news/20211001/1633095542-nastaunica-zamezhnaya-movy-prakayf-na-uroku-impravizacyyu-i-matyvacyyu-da>

**«Настаўніцкая газета»** – выданне  
асветнікаў Рэспублікі Беларусь.


Выдаецца з 20 снежня 1945 года.

Выходзіць тры разы на тыдзень.

Заснавальнік: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 77.

Web-сайт: <http://nastgaz.by/>



**30.10.2021**

**Куняўская, М.** Быць здаровым – свядомы выбар / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2021. — 30 кастрычніка (№ 120). — С. 3.

*У школах і гімназіях Міншчыны ў рамках інфармацыйна-адукацыйнага праекта “Школа актыўнага грамадзяніна” старшакласнікі абмеркавалі пытанні здароўя і здаровага ладу жыцця, пагаварылі аб дасягненнях медыцыны, аховы здароўя і фармацэўтыкі. Так, у Смалявіцкай раённай гімназіі з вучнямі 10-11 класаў размову на тэму “Гордасць за Беларусь. Здароўе кожнага з нас – галоўная каштоўнасць” вялі ўрач-педыятр Смалявіцкай ЦРБ Сяргей Скокаў і намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Алеся Дашук.*

**28.10.2021**

**Куняўская, М.** Сэрца ў падарунак / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2021. — 28 кастрычніка (№ 119). — С. 13.

*На Міншчыне падвялі вынікі абласнога конкурсу замяшчальных сямей “Сэрца аддаю дзецям”, які прайшоў дыстанцыйна ў фармаце пяцідзённага web-марафону “Маміна сэрца”.*

*У віртуальным спаборніцтве прынялі ўдзел 24 замяшчальныя сям’і Мінскай вобласці. На працягу пяці дзён 173 удзельнікі размяшчалі відэамацэрыялы на розныя тэмы ў сваіх акаўнтах у Instagram. Усяго было апублікавана 120 відэаролікаў. Пераможцай сярод трох лідараў стала сям’я Васіля і Алены Пацукевічаў з Барысава.*

*Электронная версія артыкула: <https://nastgaz.by/sertsu-u-padarunak/>*

**Куняўская, М.** На крылах шчасця / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2021. — 28 кастрычніка (№ 119). — С. 13.

*На тэрыторыі ясляў-сада № 1 Старых Дарог з’явілася адаптыўная гульнявая пляцоўка для асаблівых дзетак. Гэта стала магчымым дзякуючы кампаніі “СК хайнікс мэмары салюшанс Усходняя Еўропа” пры падтрымцы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь і рэалізацыі сацыяльна-дабрачыннага праекта “Крылы шчасця”.*

*На ўрачыстым адкрыцці прысутнічалі спецыяліст галоўнага ўпраўлення агульнай сярэдняй, дашкольнай і спецыяльнай адукацыі Міністэрства адукацыі Святлана Сысой, першы намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення па адукацыі*

*Мінскага абласнога выканаўчага камітэта Соф'я Філістовіч, прадстаўнікі мясцовай улады.*

*Электронная версія артыкула:* <https://nastgaz.by/na-krylah-shchastsya/>

**Куняўская, М.** Ведаем, разважаем, дзейнічаем / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2021. — 28 кастрычніка (№ 119). — С. 13.

*У школах Міншчыны прайшлі заняткі для дзевяцікласнікаў па рэалізацыі інфармацыйна-адукацыйнага праекта “Школа актыўнага грамадзяніна”. Падчас заняткаў разглядаліся тры інфармацыйныя блокі.*

*Электронная версія артыкула:* <https://nastgaz.by/vedaem-razvazhaem-dzejnichaem/>

**23.10.2021**

**Куняўская, М.** Аргументы супраць контраргументаў / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2021. — 23 кастрычніка (№ 117). — С. 4.

*У артыкуле расказваецца пра школьны клуб “Дэбаты”, які спрыяе развіццю педагагічнай эрудыцыі, інтуіцыі, імправізацыі, назіральнасці і знаходлівасці навучэнцаў педагагічных класаў і маладых педагогаў сярэдняй школы № 13 Барысава.*

*Электронная версія артыкула:* <https://nastgaz.by/argumenty-suprats-kontrargumentau/>

**Куняўская, М.** Каштоўнасці без меж / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2021. — 23 кастрычніка (№ 117). — С. 4.

*Тыдзень музеяў пад дэвізам “Музей для ўсіх” праходзіць ва ўстановах адукацыі Мінскай вобласці з 18 па 23 кастрычніка напярэдадні рэспубліканскага форуму музеяў “Памяць народа ў надзейных руках маладых”.*

*На гэтым тыдні ўсе жадаючыя могуць наведаць школьныя экспазіцыі, выставы ў цэнтрах дзіцячай творчасці, установах сярэдняй спецыяльнай і прафесійна-тэхнічнай адукацыі. Дарэчы, ва ўстановах адукацыі Міншчыны працуюць 317 музеяў краязнаўчай, літаратурнай, ваенна-патрыятычнай, этнаграфічнай і іншай накіраванасці.*

*Электронная версія артыкула:* <https://nastgaz.by/kashtounastsi-bez-mezh/>

**21.10.2021**

**Скачак, А.** Працягваюць традыцыі сям'і і школы / А. Скачак, А. Алісіевіч // Настаўніцкая газета. — 2021. — 21 кастрычніка (№ 116). — С. 1.

*У артыкуле Алена Скачак, Аксана Алісіевіч, настаўніцы гімназіі № 1 Барысава, расказваюць пра сваіх калег, двух сяцёр, Вольгу Васільеўну і Іну Васільеўну Івановых. Вольга Васільеўна вучыць дзяцей гісторыі і грамадазнаўству, Іна Васільеўна – інфарматыцы.*

*Электронная версія артыкула:* <https://nastgaz.by/pratsyagvayuts-tradytsiyi-syam-i-i-shkoly/>

**16.10.2021**

**Хрышчановіч, Н.** Героі на картках /Н. Хрышчановіч // Настаўніцкая газета. — 2021. — 16 кастрычніка (№ 114). — С. 9. (Дадатак “Шосты дзень”).

*У артыкуле расказваецца пра Аляксандра Глінскага, педагога Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі “Світанак” Пухавіцкага раёна. У педагога ёсць гурток па кіберспорце, але прысвяціць яго Аляксандр Глінскі вырашыў канкрэтнай гульні – Hearthstone.*

**Электронная версія артыкула:** <https://6day.ng-press.by/maladzyozhnaya-hvalya/geroi-na-kartkah/>

**14.10.2021**

**Куняўская, М.** Сэрцы, адданыя дзецям / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2021. — 14 кастрычніка (№ 113). — С. 4.

*На Мінішчыне з 5 па 12 кастрычніка дыстанцыйна праводзіўся абласны конкурс сярод дамоў сямейнага тыпу “Сэрца аддаю дзецям”. У ім удзельнічалі 23 сям’і.*

**Куняўская, М.** Святкуем разам / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2021. — 14 кастрычніка (№ 113). — С. 4.

*На працягу ўсяго тыдня ва ўстановах адукацыі Мінішчыны праходзяць мерапрыемствы, прысвечаныя Дню маці.*

**Куняўская, М.** XI Педагагічны марафон / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2021. — 14 кастрычніка (№ 113). — С. 10.

*Шасцідзённы педагагічны марафон у сталічным рэгіёне прайшоў пад назвай “Адзінства, грамадзянскасць, патрыятызм — ключавы рэсурс развіцця адукацыі Мінішчыны”. Удзел у ім прынялі больш за восем тысяч педагогаў з розных куткоў вобласці. Сярод педмарафонцаў — спецыялісты адукацыі рознага профілю: педагогі-прадметнікі, выхавальнікі дзіцячых садоў, педагогі-псіхалагі, супрацоўнікі бібліятэк, метадысты, кіраўнікі сістэмы адукацыі і інш. Усе яны сабраліся, каб падзяліцца найлепшым вопытам, абмеркаваць хвалючыя пытанні, намеціць новыя адукацыйныя мэты і задачы.*

**Электронная версія артыкула:** <https://nastgaz.by/xi-pedagagichny-marafon/>

**09.10.2021**

**Каласкова, А.** Родныя мясціны на ўроках матэматыкі / А. Каласкова // Настаўніцкая газета. — 2021. — 09 кастрычніка (№ 112). — С. 11. (Дадатак “Адукацыйная прастора”).

*У артыкуле Алена Каласкова, настаўніца рускай мовы і літаратуры, класны кіраўнік 9 класа Ярышэвіцкага дзіцячага сада – сярэдняй школы Валожынскага раёна, расказвае пра ролю экскурсій у грамадзянска-патрыятычным выхаванні школьнікаў.*

**Электронная версія артыкула:** <https://prastora.ng-press.by/rodnyya-myastsiny-na-urokah-matematyki/>

**Саломка, Т.** Школьнікі на “Арбіце” / Т. Саломка // Настаўніцкая газета. — 2021. — 09 кастрычніка (№ 112). — С. 11. (Дадатак “Адукацыйная прастора”).

*У артыкуле Тамара Саломка, настаўніца беларускай мовы і літаратуры, кіраўнік аб’яднання па інтарэсах “Юны карэспандэнт” Гародзькаўскага дзіцячага сада-сярэдняй школы Валожынскага раёна, расказвае пра школьную газету “Арбіта”, якая выходзіць з 2013 года.*

**Электронная версія артыкула:** <https://prastora.ng-press.by/shkolniki-na-arbitse/>

**07.10.2021**

**Фельдман, Т.** Месца, дзе я магу быць самім сабой / Т. Фельдман // Настаўніцкая газета. — 2021. — 07 кастрычніка (№ 111). — С. 6.

*У артыкуле Тацыяна Фельдман, педагог-псіхолаг сацыяльна-педагагічнага цэнтра Барысаўскага раёна, кіраўнік клуба для падлеткаў “Перспектыва” Барысава, расказвае пра клуб, які арганізаваны на базе сацыяльна-педагагічнага цэнтра Барысаўскага раёна.*

**05.10.2021**

**Санько, Н.** Для развіцця канкурэнтаздольнай асобы – дыстанцыйнае навучанне / Н. Санько // Настаўніцкая газета. — 2021. — 05 кастрычніка (№ 110). — С. 10.

*У артыкуле Настасся Санько, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце гімназіі № 2 Салігорска Мінскай вобласці, расказвае пра платформу дыстанцыйнага навучання гімназіі № 2 Салігорска.*

**02.10.2021**

**Аб узнагароджанні** // Настаўніцкая газета. — 2021. — 02 кастрычніка (№ 109). — С. 3.

*Узнагародзіць за добрасумленную плённую працу ў сістэме адукацыі, высокі ўзровень прафесійнага майстэрства, значныя дасягненні ў працоўнай дзейнасці і ў сувязі з Днём настаўніка:*

*нагрудным знакам Міністэрства адукацыі “Выдатнік адукацыі” Крыштафовіча Генадзія Віктаравіча – дырэктара дзяржаўнай установы адукацыі “Нарацкая сярэдняя школа № 2” Мядзельскага раёна. Ганаровай граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Гняўчынскую Ларысу Мікалаеўну – кіраўніку народнай студыі “Мар’інка” дзяржаўнай установы дадатковай адукацыі “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі “Світанак” Пухавіцкага раёна”; Мініч Святлану Георгіевну – выкладчыцу беларускай мовы і літаратуры ўстановы адукацыі “Капыльскі дзяржаўны каледж”. Граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Бяцян Марыю Уладзіміраўну – настаўніцу фізікі дзяржаўнай установы адукацыі “Уздзенская сярэдняя школа № 2 імя К.К.Крапівы”; Мазепіну Марыну Аляксандраўну – настаўніцу беларускай мовы і літаратуры дзяржаўнай установы адукацыі “Сеніцкая сярэдняя школа імя Янкі Купалы” Мінскага раёна; Шчурок Вераніку Генадзьеўну – настаўніцу біялогіі дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 4 г. Чэрвеня”*



«Мінская праўда» – абласная грамадска-палітычная газета.

Заснавана 1 лістапада 1950 года.

Выходзіць тры разы на тыдзень.



Заснавальнікі: Мінскі абласны выканаўчы камітэт, Мінскі абласны Савет дэпутатаў, калектыў Мінскага абласнога ўнітарнага прадпрыемства «Рэдакцыя газеты «Мінская праўда».

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

Web-сайт: <http://www.mpravda.by>

E-mail: [info@minpraud.by](mailto:info@minpraud.by)

### **26.10.2021**

**Наркевич, Г.** Владеют “детским языком” и на “ты” с IT-технологиями / Г. Наркевич // Мінская праўда. — 2021. — 19 кастрычніка (№ 82). — С. 8-9.

*Статья посвящена яслям-саду “Василёк” поселка Дружный Пуховичского района, который был открыт чуть больше двух недель назад. В учреждение пришло работать сразу 15 молодых специалистов.*

**Грамузова, Н.** Поиграем на “Крыльях счастья” / Н. Грамузова // Мінская праўда. — 2021. — 19 кастрычніка (№ 82). — С. 8-9.

*Открытие адаптивной игровой площадки, а также инклюзивной арт-студии для детей с особенностями развития состоялось на базе ГУО «Ясли-сад №1 г. Старые Дороги».*

### **19.10.2021**

**Грамузова, Н.** Я вакцинировался, а ты? / Н. Грамузова // Мінская праўда. — 2021. — 19 кастрычніка (№ 80). — С. 6.

*Педагоги Крупицны присоединились к флешмобу “Я вакцинировался, а ты?”, так коллектив Узнацкой средней школы принял участие в вакцинации одним из первых.*

### **08.10.2021**

**Наркевич, Г.** Как с картинки / Г. Наркевич // Мінская праўда. — 2021. — 08 кастрычніка (№ 77). — С. 3.

*В Дружном открыли современные ясли-сад и благоустроили прилегающую территорию. Ясли-сад “Василёк” рассчитаны на 230 малышей. Для них укомплектованы 12 групп в зависимости от возраста.*

### **05.10.2021**

**Слиж, М.** От забитого гвоздя до полетов на МКС / М. Слиж // Мінская праўда. — 2021. — 05 кастрычніка (№ 76). — С. 12 - 13.

*В статье рассказывается о педагогах Минской области: Анастасии Трусевич, молодом специалисте, учителе физической культуры вилейской гимназии № 1 “Логос”; молодом педагоге гимназии № 10 Молодечно Владиславе Войтеховиче.*